

Яўген Маліноўскі



БАРУСІА: ПСІХЭЛОГІЯ ПРЫСУТНАСЦІ

ББК 86

Мал 18

Маліноўскі Яўген

Парусія: псіхалогія прысутнасці. — Баранавічы : Грамадскае аб'яднанне
“Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны”, 2007. — 260 с., іл.

ББК 86

© Грамадскае афармленне
“Таварыства беларускай мовы
імя Францішка Скарыны” 2007
© Афармленне Уладзімір Гундар

ІЕРУСЛА ЯДКАЗНАСЦІ

Вера, яка не сраходзіць у культуре
нічега не ёсць.

Ян Павал II

II

II.9. Шлюбная парусія

"Мы с мужем обвенчаны, но счастья нет, можно ли развенчаться...?"

Светлан К.

"Развенчаться" немагчыма, як немагчыма "раскрыститьсь"... Шлюб – адзінай з сямі царкоўных таямніц, сакральнасць якой сцвярджае Новы Запавет: "Пакіне чала і бацьку свайго і маці і прылепіцца да жонкі сваёй, і будуць дroe адна плоць. Тайна гэтая вялікая; я кажу пра Хрыста і пра Царкву. Так кожны з вас хай любіць сваю жонку, а жонка хай байцца свайго мужа." [Эф 5, 32]. Гэтае апошняе прыказанне апостала выклікае звычайна ў эманспіраваных жанын іроніі больш, чым павагі, таму і шлюб як с-люб паступова змініе свой духоўна-таямніцы змест на сацыяльна абмежаваны статус кантрактнага партнёрства. Здаецца, каб перададзіць этага верша меў, апрача сінадальнага, іншую, менш скруцовую, напрыклад,польскую версію – а жонка мусіць *"од'яжденік"* мужу – дык магчыма было бы пазбегнуць шматлікіх паразуменняў грамадства. Вядома, "на пачатку было слова". Ці не з боязі перад мужам Святлана К. падпісалаася толькі першай літарай свайго прозвішча, выяўляючы ў тады спосаб исхалагічную абарону свайго пакуль яшчэ сужонскага стану?

І ёсё ж стан гэтых може быць скасаваны, але толькі з прычыны пералюбу жонкі: "кожны, хто разводзіцца з жонкаю сваёю, акрамя якіх прычыны распусты, той даводзіць яе да пералюбу; і хто ажыцца з разведзенай, той чыніць пералюб" [Мф 5, 32]. У токі пособ распуста мужа не з'яўляецца прычинай для разводу – гэта што, дыскрымінацыя? З фізіялагічнага пункту глажання, сучасная эканамічна незалежная жанчына можа абыціся без мужа, таму здрада яму выглядае менавіта як психілагічны, асабістая невыпадковы выбар, які нябача пададае пад асуду Слова. З таго ж, фізіялагічнага, пункту гледжання мужчына, выпадкова здраджаючы жонцы, яшчэ можа праз пакаянне аднавіць свае асабістыя з ёю зносіны даў умацаваць сям'ю. Зрэшты, ніхто нікому не здрадзіць, халі будзе кожны дзень маліцца і выконваць Слова Хрыстова, "Песучы цяжар адзін аднаго" [Гал 5, 2]. Дарэчы, слова муж-



чын-а азначае чалавека, які мае чын мужа, а слова жан-чын-а – асобу, якая мае чын жонкі.

На жаль, псіхалагічная гатоўнасць да ўспрымання гэтага чыну ўсё менш істотная ў свеце, а яе адпаведнасць Евангеллю бяспрэчна адлюстроўвае яго канец: “Надыходзялі дні, калі скажуць: шчаслівия няплодныя і ўлонні, якія не радзілі і грудзі, якія не кармілі!” [Лк 23, 29]. Калі жанчына мяркуе ў сабе самой “Буду падаваць на развод”, дык яна пасупае дзёрзка ў адносінах да мужа і жорстка ў адносінах да сваіх дзяцей. “Развенчаться” – значыць не столькі скісаваць прыгожы рытуал, колькі паганьбіць пакутніцкі вінець Спасения через чадородие” [1 Цім 2, 15]. Падabenства гэтагу свету грунтуюцца на жаданні жыць без ахвяры, без паслікай, “жыць красivo”, што па сутнасці азначае “жыць как въе”. Менавіта такія падлягаюць слову асуды праз Другое Прыйсце: “Як было ў дні Ноя, так будзе і ў дні Сына Чалавечага: “елі, пілі, жаніліся, выходзілі замуж, куплялі, працавалі, садзілі, будавалі” [Лк 17, 28]. Вось безвыходнасць апошніх заняткаў апошніх людзей: сярод іх няма двух самых хіццяйных і адказных – нараджэння дзяцей ды ўсіх залежнасця Бога. “Маўляю вам: у тую ноч будуць двое на адной пасцелі: адзін возьмецца, а другі пакінечца. Хто будзе апчаджаць душу сваю, той загубіць яе; а хто загубіць яе, той ахвяріць яе” [Лк 17, 33]. З усяго сказанага вышыкае парада Святана К.: ёсць сэнс адмовіцца ад небяспечнага намесу “развенчаться”.

Шчасце – загубіць душу сваю за Евангелле, паводле якога муж пераўтвараецца ад “партнёра па пасцелі” да сябра і дарадчыка любові Божай: “Няма большае за тую любоў, як калі хто пакладзе душу сваю за сяброў сваіх” [Ян 15, 13]. Нагадайце сабе пазыцыю ярадкі: “На свете счастья нет, но есть покой и воля” Лык хай будзе сапраўды спакой ў вашым доме праз выкананне золі Божай у блаславёным шлюбе. Немагчымае чалавекам магчыма Богу, калі “Двое альбо троє сабраныя ў імя Гасці там Я сярод іх” [Мц 18, 20]. Можа, яшчэ ваш муж і дзеці праз таямніцу пакутніцкага вянца ды пяшчотную і ахвяраваную любоў зробяцца сябрамі Парусіі.

